

Новые лексемы не коррелируют с аутентичными наименованиями. Исключения составляют Дождевик (по аналогии с «лесовик»), Носовичок (по аналогии с «лесовичок»), а также Зеля (по аналогии с чешским «Zel», что подтверждает существование когнитивных стереотипов). В отличие от традиционных мифологических номинаций, часто обозначающих объект по месту его обитания, неологизмы мотивированы следующими признаками: а) внешним видом объекта (Языкастый Синенос), б) характером действия (Зубрик ← зубрить), в) общим впечатлением от объекта (Страхоюдор ← страх+чудо-юдо).

Многие вымышленные имена вопроизводят словообразовательную структуру современных антропонимов: Капелюшкін – как «Пушкин», Теплуша – как «Танюша». В отдельных случаях наблюдаются метафорический и метонимический переносы: Батарейчик («бог солнца») ← батарея или батарейка, Дурь («бог-мечтатель») ← дурь в значении «марихуана». Переосмысливаются известные аффиксы: Снеженика («отвечает за выпадение снега и замерзание льда») – как «земляника», «ежевика».

Моделируя картину мира, подростки привносят в нее элементы возрастной субкультуры, поэтому часто в качестве производящей основы выступает слэнговая лексика (Понча ← понт, понтиТЬ), причем, слэнговое происхождение могут иметь не только корни, но и аффиксы (Музан – как «братаN»). Достаточно сильны потенции иноязычных слов (Хомчик ← home), русско-белорусского билингвизма (Кахлюр ← каханне+любовь).

## ВОБРАЗ ДРАЎЛЯНАГА ДЗЯДКА ЯК ПРАЯЎЛЕННЕ АРХЕТИПІЧНАЙ СІМВОЛІКІ Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

*T. C. Галісаева*

Навуковы кіраунік – к.філал.н., дацэнт *M. B. Хаўстовіч*

Беларускі дзяржаўны універсітэт

Аб'ектам свайго даследавання мы ўзялі твор Я.Баршчэўскага “Драўляны Дзядок і кабета Інсекта”, а прадметам навуковага аналізу зрабілі пошук архетыпічных рыс у вобразе Драўлянага Дзядка. У сваёй працы мы будзем прытрымлівацца тых метадаў і канцепцый, якія былі распрацаваны ў кнізе Ю.В.Даманскаага «Смыслообразуючая роль архетипических знаний».

Рух сюжэта ў творы Яна Баршчэўскага адбываецца ў трох кірунках: сінхранічным, дыяхронічным, фантастычным. У першых двух дзейнічаюць “рэальныя” героі, у той час як у фантастычным – іррэальнія (фантомы). Вобраз Драўлянага Дзядка – адзін з найбольш складаных у творы. Ён адначасова знаходзіцца ў трох пластах і выконвае ролю сэнсавага цэнтра. Таму, у адпаведнасці з гэтымі харкторыстыкамі, у структуры літаратурнага персанажа можна вычленіць два бакі: фізічны (“цялесны”) і алегарычны (“духоўны”).

Першая іпастась Драўлянага Дзядка знаходзіцца “на шафе ў куце”, другая ж – на лузэ побач з кабетай Інсектай. Безумоўна, гэтыя іпастасі ўзаемапранікальныя: цяжка адасобіць іх адна ад адной, каб не парушыць мастацкай задумы аўтара. З пэўнай долей умоўнасці можна прасачыць генэзіс двух кампанентаў вобраза Драўлянага Дзядка.

Першая іпастась мае за падмурек рэальны гістарычны факт. У Полацкай езуіцкай акадэміі на кафедры архітэктуры з 1785 года працаваў Г.Грубэр. Ён стварыў у Полацку архітектурна-будаўнічы музей, у якім былі прадстаўлены таксама і розныя механізмы. Лічыцца, што менавіта Г.Грубэр і стварыў драўляную галаву – рэальный адпаведнік літаратурнага персанажа. Агульным прататыпам для абедзвюх галоў з’явіўся античны філософ Сакрат. Прасачыўшы вытокі рэальнага, неабходна ўгледзецца і ў фантастычны кампанент вобраза, гэта значыць прасачыць тыя алегорыі, якія ён у сабе змяшчае. Традыцыйныя значэнні слова “галава”, якія падаюцца ў тлумачальным слоўніку, якраз і з’яўляюцца найбольш пашыранымі ў народных прыказках і прымаўках. Гэта сведчыць аб даволі трывалай семантыцы слова “галава”, замацаванай у фольклорнай спадчыне. У міфалогіі таксама можна знайсці пэўныя адпаведнікі. Да прыкладу возьмем чанчона. Гэтае стварэнне ўяўляе сабой галаву з вялікімі вушамі, якія дапамагаюць хутка перамяшчацца ў просторы. Гэты ж самы матыў мы назіраем у творы Яна Барш-

чэўскага. Хутчэй за ўсё, мы тут маём справу з агульнай міфалагемай – архетыпічным вобразам галавы.

Зараз мэтазгодным будзе вызначыць алегарычны сэнс, якім надзелены вобраз. Улічаючы паглярэдні аналіз, можна сказаць, што Драўляны Дзядок – увасабленне мары Яна Баршчэўскага аб ідэальным дасведчаным філосафе – кірауніку дзяржавы. На гэту думку наводзяць наступныя факты: Драўляны Дзядок быў зроблены па вобразу Сакрата (прасочваеца арыентыр на філософскі пачатак). Сам Дзядок ёсьць ні што іншае, як Галава – кіраунік (дзяржаўны дзеяч), да таго ж кабета Інсекта (па меркаванню большасці даследчыкаў – персаніфікацыя Беларусі, дакладней у той час Рэчы Паспалітай) ускладае на галаву Драўлянага Дзядка вяноч, які асачыраеца з каронай. Атрымліваецца, што Драўляны Дзядок – абрannік народа. Аднак аўтар таксама недвухсэнсоўна акрэслівае межы гэтага ідэалістычнага адзінства дзяржавы і яе кірауніка – гэта фантастычны план апавядання.

## ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕСЯ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ

*C. V. Демидович*

Научный руководитель – д.филол.н., профессор *И. С. Ровдо*

Белорусский государственный университет

Предметом нашего исследования являются номинативные единицы ядра ЛСГ имён прилагательных, характеризующих внешность человека в русском и белорусском языке, зафиксированные "Русско-белорусским словарём" (1994), "Словарём эпитетов русского языка" (1979) и "Слоўнікам элітэтаў беларускай мовы" (2000), и употребляющиеся для описания лица человека согласно следующим признакам: а) величина и форма: *остролицый – востратвары*; б) состояние кожного покрова: *угреватое – вуграваты*; в) цвет: *пепельно-землистое – шэра-землісты*; г) физическое состояние, настроение, чувства, которые отражаются на лице человека: *измождённое, испитое, зблажнелы, змарнелы; счастливое – шчаслівы*; д) в сравнении с животными, птицами, рыбами: *тхарыны, лошадиное*.

Цель нашей работы – представить системное описание данных прилагательных. А именно: 1) установить формально-смысловые отношения между лексемами русского и белорусского языка: большинство номинативных единиц двух языков находятся в отношениях омосемии – тождественности значения; омосемантами могут быть омоклексы (*овальное – авальны*), паролексы (*лобастое – лабаты*), гетеролексы (*одутловатое – азылы*); 2) определить национальную специфику лексики; 3) выявить парадигматические и синтагматические связи данных прилагательных. Исследуемые номинативные единицы способны к образованию антонимических пар (*широколицый – узколицый; шыракатвары – вузкатвары*); синонимов контекстуальных (*чёрнолицый, тёмнолицый, смуглолицый – чорнатвары, цёмнатвары, смуглатвары*), семантических (*рябой, конопатый, угреватый – рабы, канапаты, васпаваты*), а в русском языке и стилистических (*тёмнолицый, тёмноликий (уст.) – цёмнатвары*). Большинство лексем данной группы сочетаются с существительным лицо (руск.) / *твар* (бел.), но некоторые прилагательные могут сочетаться и с существительными, у которых в значении присутствует сема 'человек' (бледный человек, лицо), и со словами, которые обозначают те или иные атрибуты лица (*румяное лицо, щёки, губы – румяны твар, шчокі, вусны*); 4) определить наиболее продуктивные способы образования исследуемых прилагательных. Так, например, среди прилагательных, характеризующих лицо по цвету, словарём зафиксированы немотивированные прилагательные нейтрального пласта лексики (*бледное лицо; румяны твар*); мотивированные существительными, прилагательными, глаголами прилагательные, образованные суффиксальным (*бледнаваты твар, але́бастровое лицо*), приставочно-суффиксальным (*бяскроўны твар, бескровное лицо*), сложно-суффиксальным способом (*белоснежное лицо – беласнэжны твар*) и способом сложения при помощи соединительной гласной (*далікатна-смуглавы твар, золотисто-смуглое лицо*), а также адъективированные причастия (*засівераны твар, побелевшее лицо*); 5) распределить исследуемые прилагательные, которые в большинстве